

1/1Ба
1943.90

стри

Л. РОДЗЕВІЧ

ДОСЬВІТКІ.

ВІЛЬНЯ . . . 1922 г.
Друкарня „ДРУК“, Субота 2.

1Ба
194370

Досьвіткі.

(Драматычныя сцэны).

Сялянская хата. З пачатку хату асьвячае зара-
ва пажару; пажар тухне і пасълы з другога боку
уходзіе сонца. Час-ад-часу чуваць далекі грукат
гармат. У хаце, як перапужаныя авечкі, таукун-
ца-запрытаіліся сяляне. На ложку стогне хворы.
Адна з кабет, гістаючы дзіцянетка на руках, пне
калысанку.

З ГРАМАДЫ: — Душна, цяжка дышаць, як
пад лёдам.

- Як жывыя ў магілу закапаныя.
- Канец съвету, канец съвету...
- Пагінулі, прапалі...
- І як жыць, з чаго пачаць...
- Гарматы грукацяць, а мне відаецца, што
я ляжу ў дамавіне і на мяне пясок кідаюць,
кідаюць...

СЕЛЯНІН. (увышоўшы.) Кара Божая, кара
Божая... Ад вёскі асталіся чорныя галавешкі, бе-
лья печы... дымам усё зьнікла! Толькі гэта ха-
така адна аднусенцкая ўцалела, каб затуліць
у сабе нас пакутнікаў, зьнідужэўшых ад бяды, мук...

ГАСПАДАР. Хай бы лепш і яна пажа-
рыццам стала, чымся дачакаць гэткае цашаноты.

З ГРАМАДЫ: — Не грашы, браце, Богу.

— А дзе твае яшчэ?

СЕЛЯНІН. Дзе мае... Жонка знаць ачу-
мела, пі хацела што ратаваці, бо кінулася ў ха-
ту, — а страха ўжо гарэла. Дачка, енчучы з болю

ўсё хадзіла каля вогнішча хаты і звала: „Мама! Мамачка!..“ Ажно толькі цяпер выгарнулі яе костачкі... Я ня мог глядзець... А дачка білася аб зямлю, кляла і блюзьніла, аж пакуль шалёная куля і яе... Эх, чаму гэтая куля мяне абмінула!

З ГРАМАДЫ: — Як, дык і яна забіта?
— Бедная дзяўчына!

СЕЛЯНІН. Ох, браточки мае, калі я згледзіў, як яе кроў дымілася на гарачым попялу побач стлеўшых костачак яе маці, дык так запякло, задрыжала ў нутры. Крыўдна мне стала, моцна крыўдна. Камень грыз-бы са злосці, помсты жадала сэрца... але ворага нідае ня было... Ды й хто нам вораг?

З ГРАМАДЫ: — Праўда, ўсё нам ворагі, ўсе нас пакінулі, як зблыканых авечак. Усё пабралі, паглумілі, нраз век запранаванае кровавым мазалём. Б'юць нас, зьдзекуенца з нас, а што мы? А мы загнаныя ў казіны рог жальбуем толькі.

СЕЛЯНІН. (стаіць апёршыся на кіек, як бы сам да сябе) Хто нам вораг? Каб жа мы зналі, мо гурмам, грамадой далі-б яму рады, але кожны думае па своему, у кожнага іншы вораг, кожны сам сабе і ўсім вораг.

З ГРАМАДЫ: — Паны нам ворагі.

— Паны пабітыя щі паўцекалі, а на мейсцы двароў, ляжаць выгарэўшыя плямы, а з іх бароў і пушч ідзе за нашыя шнуры і агароды — лес ідзе.

— Грозным поступам лес ідзе.

— Мо лес наш вораг?

З грамады выступае кволы чалавек у бабскім капеле, скідаючы яго кажа:

КВОЛЫ ЧАЛАВЕК. Я ваш вораг... Наце, аддаю...

З ГРАМАДЫ: — Якім парадкам?

— Чаму ты нам вораг?

КВОЛЫ ЧАЛАВЕК. Як начаўся пажар на вёсцы, дык я, гэтага, кінуўся нібы ратаваць ды ўс-

кочыў, гэтага, ў Дамінікаву хату. Цапнуў, што папалася ў руку і ў кусты, гэтага. Думаю, калі ўсе забыліся на грэх, дык і я, гэтага, хоць пад ста-расцьль вальней пажыву. Але папаўся мне вось гэты бабскі капитан. Пабег я да сваёй хаты, а яе ўжо няма — згарэла... Так і астаўся ў капитане, прыкрыў гэтак ім шальмоўскую душу сваю... І каб вы, суседзі, палаілі, а то і пабілі, гэтага, мо палягчэла-б, а то ў серадзіне гатуецца, шчыміць, гэтага, як на дне пякельным... (некаторыя съмя-юцца. Чуваць стукат у вакно і крык).

ЗА ВАКНОМ:—Гляньце, гляньце коціца на нас аграмадны камень, лясы ломіць, горы расціскае, бажніцы крыша... Камень коціца!.. Ах, проста на нас!.. (прабуджання дзеци паднялі плач; усе устры-вожыліся).

ЯРМИЛА. Звар'яцела баба... Панесла яна раз сваім сынам есьці ў лес, ажно глядзіць на вербе вісяць у бялізне тры дзяцюкі, вышчарыўшы зубы на месяц.. Як пазнала, што гэта яе дзеци, дык і звіхнулася з разуму. А доўгі час яе сыны баранілі нашу вёску ад напасці, далёка аб іх чутка пашла, цэлья палкі ў бок зварачыва-лі... Ажно ўрэшце падказаў нехта...

З ГРАМАДЫ: — Ат, меліць языком, быццам людзі першы раз гэта чуюць.

— Лепш бы гэтага зусім ня чуць.

ЯРМИЛА. Ды я так, каб не маўчаць...

ВАР'ЯТКА. (з візгам убегае і зашчапляе дзьверы). Ай, ратуйце! Пакусаў ўсё маё цела. Трымайце дзьверы. Ен не Ярміла, а ваўкалака — перакідаецца ў рудога ваўка, пьець кроў людзкую. Сваіх пляменьнікаў паеў, маіх сынкоў і хоць асіл-каў, але з дужаў, але змог.. Цяпер мяне хоча зьесьці, грызець дзьверы, лезе... ратуйце!

ЯРМИЛА. Ты, сука, што гэта на мяне брэшыш?

ВАР'ЯТКА. (выбягае, чутно яе крык) Ай!
Камень коціца, давіць, крыша... уцекайце
уцекайце...

ЯРМІЛА. Ня верце, людцы! Нікога я, ніколі,
ня выказываў. Ніякіх людзей я ня ем, ані ў ваў-
калаку не перакідаюся. Гэта ёй праста папалася
на язык маё прозвішча, вось яна і чаўпець. Ня
верце браточки, прысягну вам, што ня праўда.
Каб ня зышоў з гэтага мейсца, каб не разъняў
гэтых пальцаў, каб.., (маўчанка). Ярміла абводзе
ўсіх вачыма, як бы шукаючи спагады, але ад яго
адсовываюцца). Каб вы спрухнелі, чаго-ж вы маў-
чыцё, чаго ўцекаеце ад мяне, як ад пошасьці якой.
Вы той ашалелай верыце, а мне дык не! Плюю я
на вас! Не баюся я нікога — га! бо нікога зяма.
Бог з бажніцы прагнаны, паны ў палацах паду-
шаны, начальства разьбеглася, як мышы труча-
ныя, а вы ха-ха-ха.. Плюю я на вас! Вось мне
душна тут і я разьбіваю вакно, і не баюся нікога,
бо я тут цар і бог і нічога вы ня зробіце. Ха-ха-ха,
як съмяхотна тырчаць вашыя нямыя, перапужа-
ныя твары? Чаго маўчыце, чаго прышіхлі, пабяле-
лі, як пябочыкі. Ну ем я людзей, ваўкалака я,
душагуб, пью кроў дык што-ж? І вы будзеце есьці
людзей, нават дзяцей сваіх, саміх сабе будзеце
грызьці, ліха вашай галаве. Будзеце, кажу, калі
нівы стантаны, аруды пагарэлі, край зьніштожаны,
съвет галодны, людзі азьвярэлі, а злое ўсяды па-
нуе — патопам разыліся, а пошасьць, паморак,
як чад распаўзаюцца. Дык як жыць? У злым тра-
шукаць паратунку, шатаном трэба стацца, хай
вырастает воўчи клык.. (узяўшыся за клямку ад
дзьвярэй). Вы можа думаеце, што я ўцякаю ад
vas, баюся вас. Плюю я на вас... Душна мне тут,
цесна... (шпарка выходзе; доўгая маўчанка).

ХВОРЫ. Вось каб так ціха было, альбо каб
смерць настала... Каб мяне ў касьцёл палахнулі,
там і паветра шмат, і съвету, і ціха, ціха... А ха-

раство съценак і абразы паганялі бы думкі аб Богу, аб небе, аб шчасьці... Я б там вызыдаравеў.

З ГРАМАДЫ: — Каб-жа съмерць.

ХВОРЫ. Найлепшая падзяка за жыцьцё, гэта спакоінае, бяз мук скананьне.

З ГРАМАДЫ. — Мама, мамачка дай есьці. Мамачка, есьці хачу.

З ГРАМАДЫ: Ціха ты дакука мая, нещасьце маё, што я табе дам... (раптам прыгартает дзіця і плача). Супакойся дзетка маё родненькае. Мне яшчэ трудней, бо мушу разумець твой голад і сама галадаць. О, гора-ж маё, гора!

ГАСПАДЫНЯ. Ціхаце-ж, я падзялю страву хворага... Хай дзіцянё заморыць рабака. (Дастае з печы яду)

ХВОРЫ. Дай, дай... мне толькі абы супакой, цішыну.

КАБЕЦІНА. (Уваходзіць з дзіцянём на руках) Святы чалавек! Святы гэты наш вучыцель—дзе ён ступіць там і радасьць запануе.

З ГРАМАДЫ: Ну, што там такое?

— Дык ён ня ўцёк?

— Ну хіба-ж ня бачыў, як ён тушыў пажар.

КАБЕЦІНА. Выратаваў мне дзяцёнка, жыцьцё не шкадуючи, выратаваў... Маю красачку, надзею...

З ГРАМАДЫ: — Дык чаго ж ты плачаш?

КАБЕЦІНА. Я і плачу, і съмляюся, і жаль мне нейкі, і радасьць, як з Богам гукала. Ен усім памагае—гэта святы чалавек. Цяпер раненых даглядае, поіць, пацешае словам і чынам... (чуваць шум матора; усе кінуліся да вакна).

З ГРАМАДЫ: — Арэплян, арэплян!..

— Дзе?

— Глядзі ўверх, правей...

— Вундзе, як павук паўзе па хмарцы.

— Бомбы мусіць кідае. Каб на нас ня кінуў.

— Хай бы ён лепш, лётаючы там каля сонца, съвету нам кінуў.

— Ох, калі гэтая крутаніна кончыцца, калі ўціхамірыцца. Няма жыцьця!

— Круціцца, меліцца, як на торжышчы якім.

— Крыўдна нам, крыўдна. Во хоць бы я:
з багатага, семяністага гаспадара астаўся, як стой.
Жабрак! Усяго таго багацьця—галоднае, халоднае жыцьцё.

— Церпім гора—мусіць гэтак трэба. Адно толькі цяпер прашу, каб супакоілася гэтае насланьне, хвіля,

— Міру, міру!..

— Нашы дзецы дык і ня знаюць, што такое мір, спакойнае жыцьцё.

— Я, надойча, як хаваліся ад куль, прылёг У ямку. А кулі, значыць, нада мной роем пзыняюць, хэ-хэ... А я перажагнаўся, утуліў галаву і ўзіраюць, значыць, на зямлю. Бачу адна, другая дзюрачка, а праз іх так і снуюць мурашкі. Адна, значыць, казяўку якуюсь валоча, другая траўку сухую—ну ведама кожная мае занятак, толькі вось я, думаю сабе, туляюся па ямах, як збойца, кінуў гаспадарку, сямью і за што, і на што? І жаль, значыць, мнене моцны агарнуў, сылёзы як гарох пасыпаліся, хэ-хэ-хэ... да душы пасыпаліся, самахоць... (неўзнаку ўцерае сылёзы). Ускочыў, значыць, я і стаў на відавоку, але ні адна куля не зачапіла—такі ўжо лёс. Хэ, хэ...

— Дык ня дзіва жывеш здаецца па людзку і бацькі Бога не гнявілі, а вось душа калоціца ў трывозе, як пакутніца, як бы ўчыніў якісь страшны праступак.

Тут адайн з сялян, што спау прысеуши на падлогу, ускочыў крычучы в прасонку.

ПРАБУДЖАНЫ. Стойце, ня біцесь! Пагібел на вашу партню!

З ГРАМАДЫ: — Чаго ён? Што з ім стала?
— З прасонку пэўня.

ПРАБУДЖАНЫ. (ачуняўшы) Ох, дайце-ж
рады. Толькі гэта вочы зажмурыш, як перад та-
бой аратар так і тараторыць, так і камандуе ру-
камі. Сніў, што мяне прывязалі да слуша, бо я
не хацеў слухаць, а тут кожнае слова гаворкі
аратара як цэпам па галаве, як цэпам па галаве.
Ох, ажно цяпер галава гарыць, покаецца ад бо-
лю, пал у грудзях, сэрца ныя, трапешчыца...

З ГРАМАДЫ: — Усялякія партыі навыдум-
лялі. Які чорт ня вырвеца з падваротні, ўсё
новую партыю табе суліць, просіць запамогі, ед-
нанія, падбухторывае на сваіх ворагаў і ўсе то-
чуць вайну толькі не паміж сабой, а з нашымі
курамі ды парасятамі.

— Скубуць, як гарох пры дарозе.

— Здаецца ў лес бы ўцёк, у зямлю жывы
палез, так ўсё надакучыла.

— І ніяк душа ня прыймае, ў галаве ня тоў-
шіцца.

— Муки! Акапцілі душу. Цьфу!

— Я вам кажу, што гэта Антыхрыст прышоў,
а яго прыхвастні каламуцяць жыцьцё і съвет, хо-
чаць зьбіць з панталыку, ачмуціць, а тады з на-
шым братам што хочыш рабі, хоць поле абнавозь.

— Адзін ратунак да споведзі схадзіць.

— Каб жа было каму спаведаць.

— Усе ўпрочках.

Уваходзіць вучыцель і ўносіць звязаныя кнігі.

ВУЧЫЦЕЛЬ (аціраючы пот) Ух, замарныся,
знямогся... Але хоць крыху адратаваў... Як
шмат вас тут сабралася!..

ДЗІЦЯ. (аглядаючы кнігі) Аей, як абгарэлі...
Ве дзе "зорка", а замурзалася як!

З ГРАМАДЫ: — А чаму гэта вучыцель не
ўцёк ад ворагаў?

— Нам дык няма куды, але вам з съветлай галавой дарога адкрыта.

Адна з кабет пяе калысанку.

ВУЧЫЦЕЛЬ. Не магу, бо тут асталося наймілейшае, найдараражайшае душэ маей.

З ГРАМАДЫ: — Хто гэта?

ВУЧЫЦЕЛЬ (прытуляе дзіця). Во хто — Маладая Беларусь. (да дзіцяці) Скажы мне ўчеха, гордасць мая ці любіш Беларусь?

ДЗІЦЯ. Як жа мне яе ня любіць, калі яна багаціць і акрыляе душу маю, калі я першы раз згледзіў тут сонейко, неба, пачуў калысанку ў матчынай мове. Люблю за яе хараство, люблю за тое, што нікога Беларусь ня крыўдзіла і не няволіла. Люблю ўсей моцай душы сваей.

ВУЧЫЦЕЛЬ. А ці верыш у Беларусь?

ДЗІЦЯ. Моцна веру, што закрасуе наша сярмяжная Беларуская праўда, што Беларусь будзе жыць на славу і щасльце людзей. Веру, бо мая вера мае мучанікаў.

ВУЧЫЦЕЛЬ. А ці ратаваць Беларусь будзе?

ДЗІЦЯ. Усюды і заўсёды, з потам і крою, бо люблю і веру ў Беларусь, бо без яе няма мне жыцьця, бо ніхто яе не паратуе, калі ня мы, дзеці яе.

ВУЧЫЦЕЛЬ. Слухаўце-ж вы сівыя бароды і знайце, што тыя, якіх яшчэ няма, будуть яшчэ мілейшыя, яшчэ даражайшыя.

ДЗЕД. Добра вы, пане вучыцель навучаецце нашых дзетак, толькі-ж нас гэтым ня усцешыце. Ня ирыждаць ужо нам радасных дзён — дым з пажарышч наших вёсак выесь вочы, голад паморыць наших дзетак... Гора нам, гора...

СЕЛЯНІН. З прадвеку мы цярпім крыўду і занепад сваей Бацькаўшчыны, ямо чорны хлеб наймітаў, нявольнікаў — аб гэтym съведчуць нашыя бледныя твары, пашчапаныя ад працы рукі.

З ГРАМАДЫ:—І раны, калецтвы нашых съноў.

— І крык звар'яцелых матақ.

— Як былі падняволънымі, так і астанемся стагнаць пад чужакім ярмом.

ВУЧЫЦЕЛЬ. Ніколі! Годзі трывальніцы! Жыва мова—жывець народ. Беларусь ужо ўваскрэсла. Сярод пажарышчаў, над трупамі замучаных, над стапанымі нівамі ўсходзе сонца лепшай долі, сонца нашага адраджэнья. Бурная радасьць дрыгациць у нутры. Неўстрыймана рвецца крык з грудзей: Жывець Беларусь! І гэтая праўда найчысьцей, найглыбей у нас захавана. Слухайце, як маё сэрца гвалтоўна б'еца ад кахраннія да роднага Краю. Гляньце, як вочы мае зігаціць адвагай, бо я жадаю вялікіх, слайных спраў, працы без супачынку,—як чало маё гарыць ад вагністых думак. Я аддаў гэтай зямельцы стапанай, паглумленай крыўдзіцелямі, прыблудамі, аддаў усё сваё жыцьцё, сваю душу і за гэта яна пагразіла мяне моцай магучай, непакананай. І няма мне перашкод, і няма тых кайданаў, якія змаглі-б скаваць маю волю, акарнаць мае лёгкакрылую думкі...

МАЛАДЗІЦА. (убегае раненая, збалочаная, абараваная). Ратунку! Збаўленьня! Там... вёску нашу паляць. Там збойствы, зьдзек!.. Трупы, кроў пад нагамі! Дзіцятка маё ў вагонь кінулі. Я ад паняверы чушь выратавалася... паранілі... намучылі... Помсты! Помсты!

З ГРАМАДЫ.—Значыць хутка тут будуць.

— Што рабіць? Куды дзецца?

— Прапалі!

— Ох, ох...

— А мо нас як абмінуць?

Чуваць далекія выстралы. Куля разъбівае абраз на съцяне, які з бразгам валіцца далоу.

— Кладзіцеся! На падлогу! Кладзіцеся!

— Ох, Бог на нас ужо забыўся!

— Уцекайце, уцекайце!

МАЛАДЗІЦА. (заступае дэзвёры). Стойце! Уцекаць... чаго уцекаць? Укралі што? Душагубы вы? І ці уцекаючы абароніце сваю сямью, дамову, дабро. Куды уцекаць у лясы, балоты? Да звяроў, гадоў? Ды вы самі горш звяроў. А загіненце не вялікая страта.

З ГРАМАДЫ.— Пагібелъ тут нам!

— Уцекаць, уцекаць...

— На бок яе! Бі яе!

МАЛАДЗІЦА. Ня пушчу, недалюдкі. Праз труп мой пройдзіца! Хай кроў мая спляміць павек вашую гідкую душу, а здань замучанай маці заслоніца вам съвет. Пракляцьце на вас, душагубы. Хай страшная помста падзе з неба на вас і ваших дзяцей...

ДЗЕД. Стой баба не праклінай! Мы ужо і так пракляты...

З ГРАМАДЫ:— Яна праўду кажа. Няма чаго і вяма куды нам уцякаць.

— А вышчарылася, дык як зъмяя.

— Ат! Ды мне усё роўна: як усе.

— Усёткі съмерці ў зыбы лезьці не ахвато.

ВУЧЫЩЕЛЬ (да Маладзіцы). Вы супакой-цеся. Траба усё цярпіла пераносіць. Дайце я вам рану завяжу. У вас рана крылавіцца... (рвець хустачку і хоча завязаць рану).

МАЛАДЗІЦА. Боль души заглушае боль маіх ран. Ня гэтym рыzmanом трэба лячыць раны і не па гэтых лекі я да вас прышла.

ВУЧЫЩЕЛЬ. Дык што-ж нам рабіць — мы бяссільны.

З ГРАМАДЫ:— Але, што рабіць?

— Кажы, калі такая разумная.

МАЛАДЗІЦА. Хіба-ж вам мала кажаць пажарышчы, парытыя, здратаваныя нівы, трупы ваших дзяцей і жонак і гэтая кроў, што цячэ па

мне. Вы глухія на крык болі, на крык а помачы. Вы толькі послух маеце там, дзе посьвіст нагай-кі і тады, калі сполосаюць вашу скуры ў крыва-выя градкі. Вы больш не бацькі, не браты і не грамадзяне, а шкурнікі, здраднікі, бабскія аб'едкі...

З ГРАМАДЫ.—Во разанула!

— Праўду баба кажа.

— Ды ўжо-ж—гнілякі...

— Хлопцы! Пачнем з малога: сабяром дзе якое аружжа, а там розум нам падскажа.

— Ды ўжо-ж, раз памірацы!

— Надта ўжо надакучыла гэтае безгало~~у~~е.

— Гэй, там! Часу не марнуйце, каб пасъля позна ня было.

— Хадзем! Хадзем!

ВУЧЫЦЕЛЬ. Грамадзяне! Спыніцесь! Пе-расьцерагаю вас -- ня будуйце на крыві сваё шчасльце. Сіла не ў штыку і ия там, дзе панує дужэйшы, а там дзе ўсе роўныя, дзе гард душы і еднасць думак.

Чуваць выстрал. Вучыцель ускрыківае і валіца не-жывы на зямлю. Усе з жахам растунаюцца.

МАЛАДЗІЦА. Вось вам што рабіць: гінуць пакорна ад варожай кулі і пакінуць дзяцей у тэй няволі, у якой і самі гібееце. Дык ідзіце за мной, а кроў маіх ран вызначыць вам дарогу...

З ГРАМАДЫ: — Не абмінуць ужо нам съмерці...

— Ах, Божа моцны, згінуў за нішто.

— Такі чалавек!

— А ды годзі ўжо вам лапатаць языком, ба-чыце, бягушь сюды.

— Бабы і дзеіці хавайцесь ў склеп!

— Съмерць за съмерцы!

— За праўду, Бацькаўшчыну і волю!

Кабеты і дзеци руцца выходзяць. Кожны шукае чым бы бараніца. Усе валтузяцца, кричаць; сарад маладзі жартуюць, съмляюцца.

— Агата! А ты чаму ня узброешся?

— А яна языком больш наробіць, як ты та-паром.

— Бабы бярце з сабой маладзіцу—аслабела яна, пабялела, як палатно.

— Стой! Не чапай—гэта таўкач мой, я сабе...

— А я з чым буду?

— Аддай!..

— Ціхаце! Дайце слова сказаць,—тут не да жартаў. Вы, старэйшыя, ідзіце ў Міхасёвія ка-нoplі, а мы тут іх каля хаты прывітаем ды тады абапал і сашчэпім. Толькі завіхайцесь, бо справа крутая.

— Добра! Добра!

— Хадзем! Хутчэй!

— Гура!

— Складна прыдумаў.

— Павадъром яго, камандзерам зрабіць...

— Жывей там чалыхайцесь — ідуць, як на прыгон.

Усе выходзяць. Асгаецца па ложку хворы. З пад петь вылазіць селянін — баязень.

БАЯЗЕНЬ. Пфу! Нанюхаўся курынай пар-хвумы.

ХВОРЫ. А ты чаго пад печ залез?

БАЯЗЕНЬ. Я так сабе. Ня думай, што я баюся — гэта нашы. А прылёг я — ведама кулі дурных!

ХВОРЫ. Ах, ты брыда! Дык гэта твае, што глумяць нашае добро, гвалтуюць наших дзяцей, топчуць нівы, дык гэта твае? Дык ідзі адгэтуль, да сваіх ідзі... Вон кажу...

БАЯЗЕНЬ. Ой, братка, баюся!.. Хоць бы яш-чэ дзянёк пажыць... Чуеш?

На дварэ чуваць выстралы і крыкі: „Гура! Бійца
іх душатубау, зладзеяу! Даганяй генага куцага! Стой гі-
цаль, не упачам! Ай, ратуйце!“ Хворы з натугай съядзіць
праз вакно.

БАЯЗЕНЬ. (лежучы на падлозе) Куды ты
вытыркаешся — кладзіся на зямлю... там кулі...

ХВОРЫ. Вон! Не пагань хаты. Каб у міг...

Баязень ойкаючы перапаузас парог.

ХВОРЫ. (съядзіць праз вакно, цяжка дыша,
мучыцца за сваіх; гавора хрыпла) Ага, паг-
налі нікчэмнікаў! Нашыя ужо і аружжа маюць!
Здаліся... вун толькі... Ах цэліцца!.. Божа... (кры-
чыць) Беражыся! Тодар схініся!... (выстрал) Ха-ха
ха... Хібіў... Кінуў рушніцу, уцекае... А там з пад-
рэчкі выходзяць другія... ворагі... А шмат іх, як
цячэ... (рупна устае, хістаецца) Памагаць...
не паддацца... як цёмна... дае дэверы...
не паддацца... (валіцца няжывы; узышоў-
лонца асьвечае яго. Чуваць водгульле
— цьбы).



500

A standard linear barcode consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

B0000000205436

500
"YEAR